

11/11/7+50+1

1039)

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Устаноўва адукацыі  
«Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

**НАЦЫЯНАЛЬНАЯ МОВА  
І НАЦЫЯНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА:  
АСПЕКТЫ УЗАЕМАДЗЕЯННЯ**

Зборнік навуковых артыкулаў

Мінск 2009

Рэспубліканскі цэнтр публічнай бібліятэкі  
Беларускага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка

Друкуецца па рашэнні рэдакцыйна-выдавецкага савета БДПУ

**Рэдакцыя:**

кандыдат філалагічных навук, дацент кафедры беларускага мовазнаўства БДПУ, намеснік дэкана па навуковай працы Д.В. Дзятко (адк. рэд.);  
кандыдат філалагічных навук, дацент, загадчык кафедры беларускага мовазнаўства БДПУ П.А. Міхайлаў;  
кандыдаты філалагічных навук, даценты кафедры беларускага мовазнаўства БДПУ В.В. Урбан, Н.А. Радзіваноўская;  
кандыдат філалагічных навук, дацент, дэкан факультета беларускай філалогіі і культуры БДПУ Ф.С. Шумчык

**Рэцензенты:**

кандыдат філалагічных навук, дацент кафедры беларускага мовазнаўства Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М.Машэрава Ю.М. Бабіч;  
кандыдат філалагічных навук, дацент кафедры беларускай мовы Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф.Скарыны Л.П. Кузьміч

**Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння : зб.**  
навук. арт. / рэдкал.: Д.В. Дзятко (адк. рэд.), П.А. Міхайлаў, В.В. Урбан і інш. – Мінск: БДПУ, 2009. – 204 с.

ISBN 978-985-501-748-7.

У зборнік увайшли матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння», якая праходзіла на базе кафедры беларускага мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка 5–6 мая 2009 г.

Адресуецца навуковым работнікам, выкладчыкам, аспірантам, студэнтам і юсім, хто цікавіцца праблемамі беларускай лінгвістыкі.

ISBN 978-985-501-748-7

УДК 811.161.3  
ББК 81.2 (4 Бен)

© БДПУ, 2009

Т.М.Аліферчык (Мінск, Інстытут мовы і літаратуры НАН Беларусі)

**ЭТНАЛІНГВІСТЫЧНАЕ ДАСЛЕДАВАННЕ ТАПАНІMII:  
ЛАНДШАФТНАЯ МАДЭЛЬ ТАПАНІMICHNAY  
СІСТЕМЫ ЗАХОДНЯГА ПАЛЕССЯ**

На талонімы, утвораныя ад географічных тэрмінаў, звярталі ўвагу многія даследчыкі – В.А.Жучкевіч, Л.М.Лыч, С.Басік, І.Я.Яшкін, Ю.А.Карпенка і інш. У прыватнасці, В.А.Жучкевіч сцвярджае, што географічныя тэрміны паслужылі асновай утварэння 10% гідронімаў і больш за 60% назваў населеных пунктаў [1]. Неабходна адзначыць, што пры такім падыходзе – выдзяленні айконімаў, пачынаваных географічнымі тэрмінамі, у асобную групу – у талонімах выяўляеца толькі базавая інфармацыя, г. зн. непасрэдна лексічнае значэнне апелітываў, ад якіх яны, чытаны. Пры ўмове рэканструкцыі ландшафтнай мадэлі тапанімічнай сістэмы выяўляеца іншы падыход да адзначанай класіфікацыі – этналінгвістычны. Асноўнай мэтай такога падыходу з'яўляеца «даследаванне асаблівасцей успрымання аўтэнтычнай тэрторыі географічных рэалій, спецыфыкі выбару на пэўнай тэрторыі «аб'ектных» называцьцяў» – аб'ектаў, якія ўстойліва выдзяляюцца ў структуры ландшафта і становяцца своеасаблівымі вехамі пры прывязцы іншых ландшафтных рэалій» [2, с. 2-5]. У такім выпадку ў талонімах вылучаецца небазавая – этнокультурная інфармацыя, якое якой – сістэма ўяўленняў, адзнак, што апісваюць з'явы ўнутранага і зовнешняга сітуацый чалавека.

Пры ландшафтнай мадэлі тапанімічнай сістэмы суб'ектам-намінатарам выступае непасрэдна чалавек, які свядома выбірае сярод аб'ектаў рэльефа толькі найбольш значыціўныя. Аналізууючы і класіфікуючы талонімы Заходняга Палесся, можна выдзеліць толькі тры ландшафтныя аб'екты, якія ўстойліва выдзяляюцца ў структуры ландшафту – гэта лес, вада і вадаём (возера або рэчка).

Неабходна адзначыць, што «на касмалагічныя погляды старажытных людзей, на шэраг з'яў рэлігійнага, сацыяльна-палітычнага і пісіхалагічнага характару ўздзейнічала такое успрыманне свету, калі «чалавек яшчэ не вырваны з акаляючага яго географічнага ландшафту намаганнем абстрагаўчай думкі, не можа яшчэ ў думках паглядзець на зямлю як бы збоку... Ён яшчэ частка гэтага ландшафту, прычым частка цэнтральнай і цэнтрализуючай, арганізуючай астатнія аб'екты акаляючай рэчайснасці адносна самой сябе» [3, с. 30]. Больш того, ландшафты тыпі намінацыі адлюстраўваюцца не толькі ў тапанімі, але і ў этнанімі. «Ландшафт быў істотны для старажытнай рускай этнанімі: Нестар-летапісец супрацьпастаўляў плян драўлянам; характеристры і балта-славянскі этнонім дрыгавічы (другувіты) – дрыгва, балота. Такім жа чынам, па думцы Р.Якабсона, этнонім чэхі, што абазначае 'сапраудны народ, чадзь', супрацьпастаўлены імені ляхі, новага народа, які засяліў неапрацаваную зямлю» [4, с. 180]. Відавочна, што ландшафтная мадэль з'яўляецца даволі старажытнай і выяўляе свою актуальнасць не толькі ў тапанімі, але і ў этнанімі. Пры гэтым і ў познія часы яна захавала сваю прадуктыўнасць.

Неабходна адзначыць, што ў гаворках Заходняга Палесся слова балота, лес, рака, возера з'яўляюцца алагогічнай географічнай тэрмінамі. У залежнасці ад розных прыкмет – топкасці, прыгоднасці ў сельска-гаспадарчых адносінах і інш. балота, памеры,

гэты тэзіс. Апошнія сыходзілі з того, што доўгі [a] не мог скараціца раней іншых доўх галосных.

Даволі пераканаўчай з'яўляецца гіпотэза, выказаная Р.І.Аванесавым і развітая яго паслядоўнікамі. На думку вядомага мовазнаўцы, аканне ўзнікла ў пісьмовы перыяд і звязана са змяненнем былога націску і рэдукцыяй ненаціскных галосных гукаў. Рэдукцыя стала магчыма толькі пасля працэсу падзеяння рэдукаваных, калі галосныя [ы] і [ы] перасталі ўжывацца як самастойныя гуки. Таму ўзнінненне акання згодна з праланаванай тэорыяй неабходна датаваць канцом XII – пачаткам XIII стст. [1].

Паказаныя тэорыі і гіпотэзы, як бачым, адрозніваюцца і прычынамі, і адпаведна часам узніннення акання. Адсюль, толькі сістэмны падыход да вывучэння фаналагічных адносін ненаціскога вакалізму зможа больш пераканаўча схіліць да пэўнай пазіцыі. Так, напрыклад, розная реалізацыя ненаціскога галоснага [a] (вада – выда – въда – вуда – вода) і інш. абумоўлена адной фаналагічнай прычынай, агульнай для ўсіх акаочных гаворак. Гэта дэфаналягізацыя фанетычных уласцівасцей ненаціскных галосных, якая прыводзіц да уніфікацыі іх дыферэнцыяльных прыкмет. Паколькі артыкуляцыйны і адпаведна акустычны адрозненні адной і той самай фанемы, харэктэрныя кожнай конкретнай гаворцы для ненаціскных галосных у пэўных фанетычных пазіцыях, не маюць фаналагічнага значэння, таму яны разглядаюцца як варыянты (алафоны) дадзенай фанемы, хоць фанетычна і адрозніваюцца. Пры такім падыходзе да фаналагічнай сутнасці акання яго гісторыю неабходна звязаць з гісторыяй дыферэнцыяцыі націсковых і ненаціскных галосных пры нейтралізацыі дыферэнцыяльных прыкмет апошніх. А як вядома, дэфаналягізацыя асобных дыферэнцыяльных прыкмет галосных (у прыватнасці, даўжыня гучання) адзначаеца ўжо ў праславянскай мове. Магчыма, і карані ўсходнеславянскага акання – у праславянскай мове. Запазычаная ўсходнеславянскімі гаворкамі сістэма галосных гукаў з дэфаналягізаванай дыферэнцыяльнай прыкметай, «даўжыня гучання» і замена музычнага націску дынамічным з цягам часу прывяла да далейшай нейтралізацыі і уніфікацыі дыферэнцыяльных прыкмет ненаціскных галосных фанем, а гэта ў сваю чаргу да акання, станаўленне якога доўжылася не адно стагоддзе. Відаць, не з'яўляецца вельмі пераканаўчым доказам даволі позняга развіцця акання адлюстраванне яго ў пісьмовых крыніцах XIV–XV стст., арыентаваных на кнічную традыцыю, а не гаворкі. Тым больш, што А.І.Яновіч (с. 123) прыводзіць не аторы прыклады больш ранніх фіксацыі акання (XI–XIII стст.). На паруналі на тозія адлюстраванне названай з'яве ў помніках беларускага пісьменства ўказвае Н.Ф.Карскі, які назначае, што вялікая колькасць помнікаў XV–XVII стст., створаных на тэрыторыі Беларусі, зусім не адлюстроўваюць акання, а ў шматлікіх тэкстах чын прадстаўлена адзінковымі напісаннямі [2].

Няма сядрод даследчыкаў адзінай думкі наоконце найбольш архайчных тыпу і падтыпаў акання, а таксама тэрыторыі яго распаўсюджвання. У дадзенай выпадку ніхто не аспрочвае толькі думку, што сёняня межы тэрыторыі распаўсюджвання акання далёка не адлюстраваюць першапачатковым, паколькі за перыяд станаўлення ўсходнеславянскай фанетычнай сістэмы яно значна пашырыла свае межы. У такім кантэксце не зусім пераканаўчыя слова В.В.Іванова наоконце таго, што аканне, відаць, узнякла ў Разанскай і частково Ноўгарад-Паўночнай і Чарнгаускай землях у XII–XIII стст., а ў Беларусь пранікла

ў эпоху, калі Курска-Арлоўская тэрыторыя знаходзілася ў складзе Літвы, г. зн. у XV–XVI стст. [3]. У Ф.М.Янкоўскага знаходзім: «Выпадкі адлюстравання акання ў XV ст. сведчаць, што гэта фанетычная рыса беларускага вакалізму ўзімка ў мове раней» [4] і, магчыма, мала адрознівалася ад сучаснага.

Такім чынам, аканне як фанетычная з'ява беларускай і рускай моў патрабуе далейшага вывучэння.

#### *Літаратура*

1. Больш падрабязна гл.: Яновіч, Е.І. Историческая грамматика русского языка / Е.И.Янович. – Минск, 1986. – С. 121–128; Иванов, В.В. Историческая грамматика русского языка / В.В.Иванов. – М., 1990. – С. 203–218.
2. Карский, Е.Ф. Белорусы. Язык белорусского народа / Е.Ф.Карский. – М., 1955. – Вып. 1. – С. 134–135.
3. Иванов, В.В. Историческая грамматика русского языка / В.В.Иванов. – М., 1990. – С. 209–210.
4. Янкоўскі, Ф.М. Гістарычна граматыка беларускай мовы / Ф.М.Янкоўскі. – Мінск, 1989. – С. 122.

**І.П.Кудреўатых (Мінск, БГПУ)**

#### **ЭКСПРЕССИЯ ГРАММАТИКИ ТАТЬЯНЫ ТОЛСТОЙ**

Лірическія эссе Т.Толстой – это зарисовкі событий, нашедших отражение в исторической судьбе родины, в искусстве и в личной жизни писательницы. Повествовательная система текстов как особое коммуникативное пространство, или особый дискурс, отмеченный экспрессией, а следовательно, оценочностью, предполагает определенную структуру лексико-грамматических средств и подтверждает характеристику языка Т.Толстой, данную ей Н.Фатеевой: проза Т.Толстой – это тип прозы интеллигентской, которая проявляется в 1) жанрово-композиционных особенностях рассказов, 2) временной перспективе, 3) авторской концептуализации. Все произведения писательницы объединяет острая сатирико-драматическая направленность. Язык Т.Толстой – язык бичующий, разящий, иногда уничтожающий, но в любом случае – обнажающий пороки человеческого общества.

Коммуникативное пространство Т.Толстой – это структурно-текстовые функции видоизмененных форм, устанавливающих глубинные связи между событиями, их повествовательно-описательная функция, т. е. способность участвовать в передаче точки зрения. Основная временная форма рассказов – настоящее длительное актуальное, диапазон которого не заключен в определенные хронологические рамки и не ограничен событиями речевой ситуации – поэтому его можно проецировать на композиционно-стилистические особенности всех рассказов.

Оппозиция прошедшее результативное / настоящее актуальное как привативная бинарная оппозиция между реальным временем, художественным и перцептуальным выступает основой текстообразования, т. е. композиционно структурирует рассказы и устанавливает функционально-семантическую зависимость лексико-грамматических единиц, стирая границы между реальным и возможным. Контаминация перфекта и презенса как выражение противоборства прошлого и настоящего становится экспрессивным элементом текста – той реляционной структурой, которая определяет различного рода отношения: отношения эмоционального контраста, тождества, сравнения. Наконец, временная

оппозиция – это и концептуальный метатроп, отражающий позицию автора как резко отрицательную, например: Малевич расположил «Квадрат» в углу, под потолком – там и так, как принято вешать икону. ... этот важнейший, сакральный угол называется «красным»; Толстой попытался заснуть – реется что-то и не разрывается; (Малевич) попытался вернуться к фигуристовому искусству; эти вещи выглядят так страшно («Квадрат»); Читатель и глотатель прессы расположены посередине, он нормален, каждого неизвестен, безлик, он не реется ни в помойном бачке, ни в бутике. Но это он платит за сказки: ежедневно – по рублю за помоечно-кriminalный мусорок, ежемесячно – ...за сплящую, сахарную, благоухающую роскошь. Сегодня, похоже, время... остановилось..., все ушли на иные фронты. Гламурная пыльца осыпается («Я планов наших люблю гламурье») и др.

Так, в рассказе «Квадрат», посвященном известной картине Казимира Малевича, Толстая в ироничной форме говорит о «достоинствах» этого произведения искусства: это самая знаменитая, самая загадочная, самая пугающая картина на свете, теоретическое достижение, «икона нашего времени» и т.д. Поставленные в фокус противопоставления со словосочетаниями вечная тьма, мерзость запустения, зловещее полотно, абсолютная форма, конец искусства, они становятся логико-стилистической доминантой рассказа и устанавливают интегральные отношения со структурными частями всего текста. Временная перспектива рассказа характеризуется многомерностью, т. к. развивается несколько линий повествования, но для упорядочения событий используется одна точка отсчета – появление «Квадрата». С одной стороны, Т. Толстая четко противопоставляет время «доквадратного» периода и «послеквадратного», с другой – сравнивает «арзамасский ужас» Л. Толстого и результат, к которому пришел Малевич в конце своей жизни: когда ты достигаешь вершины, то дальше – путь только вниз, но ужас в том, что на вершине – ничего нет. Временная оппозиция перфект / презенс как указание на результат в настоящем способствует экспрессивности формы настоящего как основы времени эмотивного. Его семантический потенциал – участие в описательной форме изложения, качественная характеристика субъекта, передающая «застывшего» времени, интенсификация процессности действия. Композиционно-стилистический потенциал презенса – создание дополнительных экспрессивных эмоциональных значений.

В рассказе «Засужу, замучаю, как Пол Пол – Кампучию» автор в ироничной форме сравнивает «проблемы» американского общества и русского, точнее особенности взаимоотношения людей, доходящие до судебных разбирательств. Рассказ состоит из 2-х абзацев – и это уже концептуальный метатроп: интонация действия, нерасчлененный временной поток способствуют экспрессии повествования. 1-й абзац – описание «нравов» американцев, у которых сума и тюрьма – неизбежные элементы американской демократии. 2-й – сопоставление реальной действительности американского общества с литературой, в частности с романтическим произведением Гёте «Лесной Царь». Автор интерпретирует содержание поэмы в свете современных американских реалий: Случись то в Америке, ездок бы в ту же минуту, потирая руки, прямоходом – к адвокату, составлять телегу на Лесного Царя. Форма будущего

условного как выражение ирреального действия создает основу для настоящего в будущем, т. е. между художественным и грамматическим временем складывается определенная иерархия: с одной стороны, видо-временные формы, участвующие в создании художественного времени, обуславливают их многозначность, устанавливая соотнесенность событий, с другой – создают особую форму познания мира, сочетая в себе особенности реального, перцептуального и индивидуального времени. Переход от реального наклонения к формам ирреального как связь настоящего с будущим или прошедшим создает двуплановость повествования, раздвигая не только временные рамки изображения, но и пространственные: Случись то в Америке.., Лесной Царь немедленно подал бы встречный иск; органы социальной опеки могли бы заинтересоваться; автоинспекция проверила бы коня на выхлоп и наличие ремней безопасности; отец таскался бы по грум; его наперебой звали бы на ток-шоу; кончились бы все хорошо; все-все – богаты были бы... и ездок женился бы на молоденькой, что создало бы новый виток судебных процессов: старая жена подает в суд, претендует, обвиняет, пишет книгу, получает поддержку, теряет поддержку, делает подтяжку лица, засуживает врача и т.д.

Функциональная нагруженность видо-временной оппозиции становится средством актуализации смысла, содействует социально-драматическое звучание. Семантическая подвижность сопоставленных вызывает у читателя ряд ассоциаций: если судебные разбирательства в Америке – извращенная, гипертрофированная норма демократии, то в России – ни союти, ни справедливости, ни честного, демократического судопроизводства.

Избыточный синтаксис Т. Толстой – это перечислительные ряды однородных структур, эпилепсис, контаминация разностилевых единиц (плонуть, махнуть рукой, око – око, ученое большинство (корейцы), хоп-топ – и муж в тюрьме, напозволять радиостей и др.), и даже грубо просторечных, рождает определенный речевой смысл: руку, потяни, обернись – рай достижим, самое простое, правильное, детское и честное в нас («Вкус ворованных яблок»). Экспрессия лексико-синтаксических форм, достигающая эмоционального напряжения к середине рассказов, к концу постепенно спадает. Настоящее постоянное как коммуникативное пространство приобретает острую психологическую значимость и глубокий подтекст – безысходность: пока человек не научится мыслить, пока его будут прельщать даровыми благами (за утюгом, за миксером, за кофемолкой спускаются семьи с гор, из заснеженных аулов.., штурмуют поезд.. В Москву!.. к колесу!.. Там их оплюют, обхамят, зато им достанется целый телевизор! («Человек!.. Выведи меня отсюда»), он есть нравственный слепец, теряющий остатки достоинства при встрече с дармовым электроприбором.., он раб колеса.

Названия рассказов Т. Толстой можно рассматривать как свернутую пропозицию: «Засужу, замучаю, как Пол Пол – Кампучию», «Биде черный с Вольтером», «Дедушка-дедушка, отчего у тебя такие большие статуи?», «Ползёт!», «Ложка для картоф.» и др. Таким образом, экспрессия грамматики Т. Толстой – это прежде всего оппозиция видо-временных форм, способствующая движению смысла.

## ЗМЕСТ

Аліферчык Т.М. ЭТНАЛІНГВІСТЫЧНАЕ ДАСЛЕДАВАННЕ ТАПАНІМІІ: ЛАНДШАФТНАЯ МАДЭЛЬ ТАПАНІМІЧНАЙ СІСТЭМЫ ЗАХОДНЯГА ПАЛЕССЯ.....	3
Андрэева А.У. СУФІКАЛЬНЫЯ АДПРЫМЕТНІКАВЫЯ ДЗЕЯСЛОВЫ СА ЗНА- ЧЭNNEM 'НАДАВАЦЬ ПРЫМЕТУ' Ў СУЧАСНЫХ РУСКАЙ I БЕЛАРУСКАЙ МОВАХ.....	5
Асігчук А.М. СТЫЛІСТЫЧНАЕ ВЫКАРЫСТАННЕ АНТОНІМАЎ-НАЗОҮНІКАЎ У ПАЗІІ ЯЎГЕНІІ ЯНІШЧЫЦ.....	8
Аўчыннікаў Г.У. НАЙМЕННІ АСОБ ПАВОДЛЕ ПРАФЕСІІ Ў СФЕРАХ ВЫТВОРЧАЙ I НЕВЫТВОРЧАЙ ДЗЕЙНАСЦІ Ў БЕЛАРУСКАЙ, РУСКАЙ I ПОЛЬСКАЙ МОВАХ .....	10
Бакалинский М.Л. ВЕРБАЛИЗАЦИЯ В СОЦИОЛЕКТЕ ИТАЛО-АМЕРИКАНСКОЙ МАФІИ ДИХОТОМИИ «ИТАЛО-АМЕРИКАНСКАЯ МАФІЯ – КРIMІНАЛЬНЫЙ МИР США»: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ .....	13
Балуш Т.В. К ВОПРОСУ О ЛИНГВОКОНЦЕПтуАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА .....	15
Барысевіч А.В. ЦІ ЁСЦЬ СУВЯЗЬ ПАМІЖ СТАРАЖЫТНАЯ УРЭЙСКІМ КАГАРТА- ТЫВАМ I ФОРМАМІ НА -МО Ў ВЫДАННІ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ? (на матэрыяле кнігі быцця) .....	18
Белая А.І. АСОБА I МОУНАЯ СІТУАЦЫЯ Ў ПРОЗЕ ПЕРШАЙ ТРЭЦІ ХХ ст. ....	20
Біченкова Т.А. ДІАХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИКИ.....	22
Богуш С.Я., Кулеш Г.І. ДЫЯЛЕКТНАЯ ЛЕКСІКА ЯК КРЫНІЦА ЛІТАРАТУРНАГА СЛОЎНІКА Ў АЦЭНКАХ ДАСЛЕДЧЫКАЎ 20–30-х пт. ХХ ст.....	24
Бойка В.Ю. СТЫЛІСТЫЧНАЯ ПРЫНАЛЕЖНАСЦЬ ЖАНРУ БЛОГА: ЭКСТРАЛІНГВІСТЫЧНЫ АСПЕКТ .....	26
Бойка Н.Ю. УСЕЧАНЫЯ ЛЕКСІЧНЫЯ АДЗІНКІ Ў БЕЛАРУСКІМ ІНТЭРНЭТ- МАҮЛЕННІ (на прыкладзе тэкстаў інтэрнэт-дзённікаў <i>livejournal.com</i> ) .....	29
Бурак І.Л. РАЗВІЦЦЁ СІСТЭМЫ ЗЛУЧАЛЬНЫХ СРОДКАЎ СУВЯЗІ Ў СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ.....	30
Воінава А.М. НАЙМЕННІ АБУТКУ Ў ГАВОРКАХ МАЗЫРСКА-ПРЫПЯЦКАГА РЭГІЯ.....	32
Гаўрош Н.В., Нямковіч Н.М. КАНЦЭПТ ЖЫЦЦЁ Ў АФАРЫСТЫЧНЫХ ВЫСЛОў ЯХ БЕЛАРУСКІХ ПІСЬМЕННІКАЎ .....	34
Генкін У.М. СУЧАСНАЯ АЙКАНІMІЯ ВІЦЕБШЧЫНЫ: ЛІЧБЫ I НАЗІРАННІ .....	36
Грачыха Т.А. ДЫЯЛЕКТНЫЯ АДРОЗНЕННІ НАМІНАЦЫЙ ПЛОТКІ Ў ГАВОРКАХ ПААЗЕР'Я.....	39
Давідоўскі П.М. ДЫСКУСІІ ПА ПРАБЛЕМАХ ВЫПРАЦОЎКІ НАІЧ'ЯНАЛЬНАЙ ГРАФІКІ Ў БЕЛАРУСКАЙ ЛІНГВІСТЫЦЫ 20–30 пт. ХХ ст.....	41
Данільчык З.П. ПРА НЕКАТОРЫЯ СІНТАКСІЧНЫЯ КАНСТРУКЦЫІ ТАЎТАЛАГІЧНАГА ХАРАКТАРУ .....	43
Дзятко Д.В. ПЕРЫяд МАДЫФІКАВАНАГА АНТЫПУРЫЗМУ Ў РАЗВІЦЦІ БЕЛАРУСКАЙ МАТЭМАТЫЧНАЙ ТЭРМІНАЛОГІI I ТЭРМІНАГРАФІI .....	46

Забаштанская А.І. ВАРЫЯНТНАСЦЬ ВЫБУХНЫХ У БЕЛАРУСКАЙ ДЫЯЛЕКТНАЙ МОВЕ .....	49
Зуева І.М. АНТРАПАМАДЭЛІ ДЛЯ САМАНАЗЫВАННЯ ЯК АДНАГО З ТЫПАЎ МАҮЛЕНЧЫХ ЗНОСІН (на матэрыяле творчасці У. Караткевіча) .....	52
Іваноў Я.Я. ПАРАУНАЛЬНАЕ МОВАЗНАУСТВА I НАЦЫЯНАЛЬНА-КУЛЬТУРНАЯ СЕМАНТЫКА МОВЫ (НА МАТЭРЫЯЛЕ ПАРЭМІЯЛАГІЧНЫХ АДЗІНАў) .....	54
Ковалеўа Л.Е., Малышчик Е.І. К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ЗАИМСТВОВАНИЙ НА СЛОВАРНЫЙ СОСТАВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА .....	57
Кавальчук А.І. ПРА НЕКАТОРЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫЧНЫЯ НАЗВЫ АСОБЫ Ў ГАВОРКАХ ГРОДЗЕНШЧЫНЫ .....	60
Казанкова Е.А. ПРИЧИНЫ АСИММЕТРИЧНОСТИ БЛОГА В СВОБОДНОМ КОСВЕННОМ ДИСКУРСЕ (на материале повесці Х.Ланге «Странник») .....	62
Каленік І.В. ОНІМ-АЛЮЗІЯ I РЭПРЭЗЕНТАЦІЯ ВОБРАЗА КУЛЬТУРНАГА ДЗЕЯЧА Ў БЕЛАРУСКІМ ПАЭТЫЧНЫМ МАҮЛЕННІ (на матэрыяле пазії У.Караткевіча і Р.Барадуліна) .....	65
Кірдун А.А. АБМЕЖАГАЛЬНЫЯ ФАКТАРЫ РАЗГОРТВАННЯ СЛОВАУТВАРАЛЬНЫХ ГНЕЗДАЎ З НЕМАТЫВАВАНЫМ ТЭМПАРАЛЬНЫМ СЛОВАМ У ВЯРШЫНІ .....	67
Крутапеўіч М.М., Шымчук Ф.С. З ГІСТОРЫІ АКАННЯ: ДА ПАСТАНОЎКІ ПЫТАННЯ.....	70
Кудреватчык І.П. ЭКСПРЕССІЯ ГРАММАТИКІ ТАТЬЯНЫ ТОЛСТОЙ .....	73
Курилюк К.М. БЕЛАРУСКА-АНГЛІЙСКАЯ АДПАВЕДНІКІ АСАБОВЫХ НАЗОҮНІКАЎ НАВАТВОРАЎ .....	76
Лосачні Н.П. НАЗОҮНІКІ З УЗУАЛЬНЫМ КАНАТАЦЫЙНЫМ ЗНАЧЭNNEM (на матэрыяле маастацкіх твораў) .....	79
Макарэвіч М.М. МЕТАФАРЫЗАЦІЯ Ў НАРОДНАЙ ТЭРМІНАЛОГІІ РЫБАЛОЎНАГА ПРОМЫСЛУ .....	80
Мачалаўа А.А. ДА ПЫТАННЯ АБ СІНХРАНІЧНА-ДЫЯХРАНІЧНАЙ АБУМОЎЛЕННАСЦІ ЛІНГВІСТЫЧНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ .....	83
Мезенка Г.М. ДЫНАМІКА УРБАНОНІМАЎ ПОЛАЦКА: КУЛЬТУРНЫЯ ТРАДЫЦІІ I ІНАВАЦІІ .....	85
Мордаш Н.Р. МОУНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ ПЕРАКЛАДУ ТЭКСТУ СВЯШЧЭNNІГА ПІСАННЯ НА БЕЛАРУСКУЮ МОВУ .....	88
Мочалава О.Е., Повароў П.І. ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ БЕЗЭКВІВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ, РЕАЛИИ, ЛАКУНЫ В ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА .....	90
Лешык В.А. РОЛЯ МЕТАФАРЫЗАЦІІ Ў СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ ТЭРМІНАЛОГІІ ЖЫВЁЛАГАДОЎЧАЙ ВЫТВОРЧАСЦІ Ў БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ .....	93
Мазуркевіч Л.М. ФУНКЦЫЯНСТВА НАЗОҮНІКА ПЛЖМА Ў НАРОДНА- ДЫЯЛЕКТНАЙ МОВЕ БЕЛАРУСАЎ .....	95